



адмежаваны. Другі і трэці паверхі былі адведзены пад адміністрацыю калгаса, а калектуў культработнікай меў першы паверх і крыло бібліятэкі з двух пакояў на другім. Цеснавата было, бо калектуў вялікі. І ў 1993 годзе былі старшыня калгаса Гайдукоў прапанаваў нам ўзяць музей пад сваю апеку. На той час гэта было адзінае выйсце: з'явілася магчымасць захаваць такім чынам сабраныя, сама памяцьканне, якое б, капі не гэтае раішнне, проста пайшло пад жылёт. Таму было вырашана, што бібліятэка пераносіцца туды і захоўваецца на эксперыменты. А зараз, калі гэты будынак цалкам аддалі пад установу культуры, мы пераехаў сюды, і ў нас ёсьць свой Цэнтр культуры. За ўсё хадзеліся сілы, аддзяленія аддзела культуры райвыканкама Руслане Леваніч.

магчымасць, зайшоўшы па кнігі ў бібліятэку, зазірнуць у краязнаўчы музеі, стэнды якога напаўняюцца цікавай інфармацый.

Абавязковая часткай працы нашай бібліятэкі з'яўляецца краязнаўства. Увогуле музей ствараўся за савецкім часам. Таму ўсё гісторыя пачыналася з 1917 года, нібыта раней нічога і не было. Насамрэч, у нас вельмі багатая гісторыя, старахутнай вёскі, знамітых землякі. Напрыклад, вёска Пяцеўшчына, вядомая з 1505 года, дала свету прафесара медыцыны Пастарнацкага Філософ Быкоўскі, сучасны пісьменнік Грамовік, Карына — гэта ўсё ўрадлікі цілерашніга Крупіцкага сельсавета. Таму пры стварэнні музея, які наведаўшыся тут, можна будзе сімнаць, мы зрабілі краязнаўчую старонку. У нас ёсьць свая карта, дзе нанесены ўсе нашы вёскі, адзнача-



# ДАВАЙЦЕ ЎСМІХАЦЦА АДЗІН АДНАМУ

**Н**АША эканамічна нестабільнае жыццё дыктуе свае правілы, якія грамадства павінна прымаць, каб неяк выстаяць на тым шляху, якім ўсе мы разам і кожны з нас пасобоўшы марым прыісці да таго, што абагульнем у адным слове — «лепшае». Цікава ўсім. Але імкнёмся — ідзем на розныя хітрыкі, згадкаемся на эксперыменты. Маўляў, горш ужо не стане. А часам атрымліваеца вельмі няблага, і усёмы зусім нечакана. І ўдалым прыкладам таіх эксперыменту з'яўляецца Крупіцкая бібліятэка-музей, што працуе ў мясцовым Цэнтры культуры і на мae ў Мінскім раёне сабе падобных.

Пра гісторыю стварэння і пра работу, якія сінія праводзіцца, расказаваў загадчыца бібліятэкі-музея Людміла Уладзіміраўна ПАЛЬЧЫК.

— Ідэя стварэння такай незвычайной па форме культурно-асветніцкай установы, як наша бібліятэка-музей, з'явілася па выключна матэрыяльных прычынах. Атрымалася ўсё неяк спонтанна, але паступова справа развівалася, і мы працягвалі працаўніц у гэтым рэчышчы даволі паспяхова. Увогуле музей наш існуе з 1984 года. Напачатку ён быў музэем калгаса «Новы быт». Частка матэрыялаў была прывезеная гісторыі гаспадаркі, якой, дарэчы, у лістападзе спаўнічніца ўжо 75 год. І быў паверх, цалкам стылізаваны пад вяскуючую хатку, дзе выстаўляліся прадметы беларускага поўту і культуры, сабраныя па наўакольных вёсках. Стваральнікі музэя А.М.Бардовіч, вялікую працу прабёў, біспрасчна. З ахвотай яму дапамагалі настаянікі, работнікі культуры, школьнікі. Але падчас розных змен калгасу ўсё цяжкай было ўтрымліваць гэты музей. Да і наш Дом культуры

анідаўне Раут, бо ў цяжкія для нас часы праз яе намаганні рэён не страціў ніводнай установы культуры. З клубу і бібліятэкі ствараліся бібліятэкі-клубы, у нас — бібліятэка-музей. Не адбылася нікіх скарачаній.

І дзякій Богу, што не абышлі нас угагай, бо Цэнтр культуры павінен выглядаць адпаведна.

Трохпавярховы будынак Крупіцкага цэнтра культуры сінія незадаўжыць пра проста немагчыма. Прыыавы зневажнічны фасад, прыожык газону, для многих яшчэ экзатичны, новая выкладзеная плітка — ужо толькі адно гэта прымушае паднімца па высокіх приступках і пераступіць парог гэтай установы, якая, натуральна, стала прадметам гонару вяскочаў. З дававальненнем прыходзяць яны сюды. А чому б і не. Для культурнага развіцця ў жыхароў Крупіцы альтэрнатыўная багатая — слявай, займайся танцамі, малюй... Сапраўдны Цэнтр

надзвініўшы іх ўзнікнення. Зараз працягваеца праца па вывучэнню гісторыі кожнай з IХ. Інфармацый на кожнаму населенаму пункту будзе надрукавана. Асобны стенд мы адварылі знакамітым землякам, каб кожны наведальнік меў магчымасць даведацца пры іх жыцці і творчыі шлях. І людзі шкавяцца. Нашы дэятыкі ніколі не аблічиць музейных стендоў. Вось раз-другі паднішоў, пачытай — і ўжо нешта абавязковая застаненца ў ламікі пра родную вёску, яе жыхароў. Тым больш мы цесна супрацоўнічаем са школай, праводзім для вучняў тэматычныя экспкурсіі. Акрамя таго, пры нашай бібліятэцы-музее працуе школьны клуб «Спадчына», члены якога не-пасрэдна заўмешчаныя вывучэннем гісторыі роднага краю. Вучні 6-8 класу збіраюць мясцовыя фальклор, зайдзяць бяруць актыўны ўдзел у арганізацыі і пастаўніцтве традыцыйных народных святаў, якія праводзяцца для сваіх малодых саброяў. У клубе падзізца сустэрны, прысвечаны беларускім асветнікам, вывучэнню беларускіх нацыянальных рамёств. Таму работам ёсьць куды прыўдзіці ёсьць замінка.

Бібліятэка-музей мае трывалае кола сваіх наеведальнікаў, што вельмі радзе ёе загадчыцу і красамоўчу сведчыць пра то, што намаганні яе стваральнікаў недарэмныя.

Людзі да нас ідуць. Сінія наша бібліятэка мае 600 чытальня, 50% з якіх дэяць, а 50 — людзі сядзяць і больш

запатрабавана чытаем. У нас нядзяржныя фонды, разлічаныя на розныя густы. Вы тут зноўдзеце і жаночы роман, і прыгоднікую літаратуру, і, канешне ж, класіку. Да таго ж у нас дадзені шырокі выбар паддісных выданняў, што таксама прываблівае чытальні. Не ўсё могуць зараз дазволіць сабе падпіску, таму кожная газета, кожны часопіс ў нас прачытаюцца. Такім чынам, вятаўшыся народ у бібліятэку! А часам заходзяць і праста паразмечаныя... Людзі звяртаюцца са сваімі пралемі, пытаннямі і імкнешчы дапамагчы неякай парадай, дзеўшыся асабістым волытам...

Так, чаго-чаго, а жыццёвага волыту ў Людміла Уладзіміраўна сапраўдны. У Крупіцы, дзе жыве яна ўжо 30 год, яе ведаюць не толькі як загадчыцу мясцовай бібліятэкі-музея, добрую гаспадыню, жонку, маці і бацюлю. Акрамя ўсіго пералічнага, Людміла Уладзіміраўна яшчэ і спяваваў знакамітыя на ўесь свет «Крупіцкіх музык».

«Крупіцкі музык» — адна з са-  
мых яскравых старонак магіто жыцця.

Гэта магі другая сям'я, у якой я

прыхына ўжо 23 гады. У нас цудоўны

калеткі, цудоўны ўзаемададносіны.

Сустрэаемся, збіраемся — і нам хо-

раша ўжо толькі ад таго, што мы ра-

зам. Сярод гэтых людзей адпачыва-

еш душой, атрымліваеш вялікае ма-

ральнае задавальненне.

Дзякуючы гастрольнай дзеянасці

калеткі, візуальнай, Людміла Уладзіміраўна

— у Бельгіі, Германіі, Італіі, Літве, Нідэрландах, Польшчы, Расіі, Францыі, Чехіі, Японіі, ва Украіне. А гэта, пагадзіцеся, вялікі жыццёвы волыт, добрая магчымасць пабачыць, як жывуць розныя народы, якія адносіны паміж людьмі і як яны падтрымліваюцца. І ўсё лепшшае з убачанага, пачутага і перажытага ў замежных асяроддзі, Людміла Уладзіміраўна прыгноўніць ў свае адносіны з аднавукоўцамі, чаго людзі не могуць не адчуць.

— Мы ездзім, да нас прыязджаюць — жывем па-сапрауднічому цывіліза-  
вана, як і павінна жыць єўрапейцам. Калі ўпершыню выехаў за мяжу, я зрабіла для сябе адкрыццё — добра-  
зычыліасць людзей. Мы ж не ўмеём прости ўсміхцца відзін аднаму. Хоць у душы мы чысцейшы і дабрыя.

Упершыню я быў пад моім ура-  
жаннем: калі пакідалі Італію, насы

Італянскія сябры плачалі, усе. Хоць

зара нашы людзі ўжо таксама пла-

чуть — наўчыліся-такі, — па-добра-

му іракіруе Людміла Уладзіміраўна.

Менавіта гэта адкрылася, шы-  
расць пачыціці і эмоціі, дабрыня

вельмі патрбрні ўсім нам. З ім знач-

на лягчай ісці па жыцці, лягчай пера-

даўльваць цяжкасці. Тому давайце

усміхцца адзін аднаму.

На ЗДЫМКАХ: Людміла Уладзімі-

раўна знаёміць з краязнаўчымі стэн-

дамі музэя; адрамантаваны будынак

Крупіцкага цэнтра культуры.

Ірина ПРАКОПЧЫК.

Фото АЛЕКСАНДР РАМАНІЧУК

**Наша жыццё. — 2004. — 25 верас.**